

УСТАНОВА КУЛЬТУРЫ «ЦЭНТР  
ВИЗУАЛЬНЫХ І ВЫКАНАЛЬНІЦКІХ  
МАСТАЦТВАЎ «АРТ КАРПАРЭЙШН»  
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 21  
р/р ВУЗЗОЛМР30150000014890000933 у ЦБП795  
ААТ «Белгазпрамбанк» (БІК ОЛМРВУ2Х),  
г. Мінск, вул. Раманаўская Слабада, 5  
УНП 191761023 ОКПО 380582845000



УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР  
ВИЗУАЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  
ИСКУССТВ «АРТ КОРПОРЕЙШН»  
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 21  
р/с ВУЗЗОЛМР30150000014890000933 в ЦБУ 795  
ОАО «Белгазпромбанк» (БИК ОЛМРВУ2Х),  
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5  
УНП 191761023 ОКПО 380582845000

## 26-Ы ММКФ «ЛІСТАПАД» ПАЧЫНАЕ АКРЭДЫТАЦЫЮ ДЛЯ ПРАДСТАЎНІКОЎ СМІ

**Запрашаем кінакрытыкаў, журналістаў і блогераў падаць заяўку на акрэдытацыю да 25 верасня. Акрэдытацыя дазволіць прымаць удзел у мерапрыемствах кінафорума, наведваць кінапаказы і мець зносіны з гасцямі, а таксама найбольш поўна і аператыўна асвятляць працу фестывалю.**

Каб акрэдытавацца на кінафестываль, неабходна запоўніць заяўку на [беларускай](#), [рускай](#) ці [англійскай](#) мове. Аўтараў, якія ніколі раней не асвятлялі «Лістапад», просім акрэсліць прыкладны план будучых публікацый. Дадатковую інфармацыю і формы заявак вы знойдзеце на афіцыйным сайце фестывалю [listapad.com](http://listapad.com) у абноўленым раздзеле «[Акрэдытацыя](#)».

Калі вам неабходна прымацаваць файлы, якія пацвярджаюць працу на кінафестывалі ў мінулыя гады, дасылайце іх на [listapadpress@gmail.com](mailto:listapadpress@gmail.com) з тэмай «Акрэдытацыя. *Вашыя імя і прозвішча*».

Акрэдытацыя на «Лістапад» адбываецца ў межах квот:  
друкаванае і анлайн-выданне – не больш за 2 чалавекі (журналіст і фатограф);  
радыёкампанія – не больш за 1 чалавека ад праекта;  
інфармацыйнае агенцтва – не больш за 2 чалавекі;  
тэлекампанія – не больш за 3 чалавекі ад праекта;  
блог ад 4 тысяч падпісчыкаў – 1 чалавек.

Прэс-цэнтр не разглядае заяўкі з некарэктнымі адказамі на абавязковыя пытанні. Пытанні, звязаныя з працэдурай акрэдытацыі, дасылайце на [listapadpress@gmail.com](mailto:listapadpress@gmail.com).

Звяртаем вашу ўвагу: у верасні стартуе інфармацыйная рассылка, прысвечаная падзеям будучага кінафорума. Падпісацца на рассылку можна, даслаўшы запыт на [listapadpress@gmail.com](mailto:listapadpress@gmail.com)

26-ы кінафестываль «Лістапад» адбудзецца з 1 по 8 лістапада ў Мінску. Арганізатар самай значнай кінападары года – Цэнтр візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «АРТ Карпарэйшн». Заснавальнікі – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт пры падтрымцы Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм», Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз кінематаграфістаў».